

ІСКРЫ  
ІЛЬЛІЧА

XVIII

8019

наші живе

МДТ



NIB

Ба 1187

32

# ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА | № 18

двуходнёвая часопісъ  
для меньших дзяцей

ОРГАН ЦК ЛКСМБ  
НАРКАМАСЬВЕТЫ

1932  
год  
выдання 4

## „Іскры Ільліча“—у кожную школу падпісаліся на 50 экзэмпляраў

Ваколеўская ШКМ, Капыльскага раёну, першая ўключылася ў месячнік юнацкага і дзіцячага друку, авшчаны ЦК ЛКСМБ.

У школе праведзены гутаркі аб дзіцячым і юнацкім друку. Вылучаны ўпаўнаважаныя па збору падпіскі.

У выніку гэтай работы — 50 вучняў падпісаліся на часопіс „Іскры Ільліча“.

З. Б.

## КОЖНЫ ВУЧАНЬ БУДЗЕ МЕЦЬ СВАЮ ЧАСОПІСЬ

2-я група 39-й Менскай ФЗС выпісала 52 экзэмпляры часопісі „Іскры Ільліча“. Цяпер кожны вучань будзе мець сваю часопісі.

## УСЕ ШКОЛЫ і ВУЧНІ ПАВІННЫ МЕЦЬ ЧАСОПІСЬ „ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА“

### УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 3 месяцы — 90 кал.

” 6 ” 1 р. 80 ”

” 1 год 3 ” 60 ”

Падпіску здавайце толькі  
на пошту і лістносцям

### З ІМЕСТ

Свята працягтарскіх  
дзяцей.

І. Аўраменка.—  
Партфэль.

Язэп Васілеўскі.—  
На варце.

Ліст нямецкіх піаністаў.  
Е. Крамм.—

Марко.  
М. Калачынскі.—  
Трусы.


Янка Маўр.—  
Чужавемец.

М. Лужанік.—  
Пасека.

Агонь.  
Піаністская песьня.  
Вокладка—мастака  
Давідовіча  
Мастацкае афарылен'не  
Р. Ізмайлова

Адрес рэдакцыі і кантры: МЕНСК, КАМСАМОЛЬСКАЯ, 25.

# XVIII



На фатаграфіі—пісьменьнік МАКСІМ ГОРКІ са сваімі ўнукамі

25-га верасьня споўнілася 40 гадоў з таго часу, як пачаў сваю літаратурную работу пісьменьнік Максім Горкі.

Імя і творы Горкага вядомы працоўным усяго съвету. Максім Горкі самы старэйшы і самы выдатны пралетарскі пісьменьнік.

Яго мастацкія творы і артыкулы заклікаюць усіх працоўных на змаганьне за новае жыцьцё, за пабудову сацыялізму ў нашай краіне, за сусъветны Кастрычнік.

Шчырае прывітаньне Максіму Горкаму, пралетарскаму пісьменьніку і барацьбіту за рабочую справу, ад дзяцей Савецкай Беларусі!

# Съвята пралетарскіх дзяцей

У гэтым годзе з 2-га па 9-е кастрычніка мы будзем праводзіць 12-ты Міжнародны дзіцячы тыдзень.

Цяжка жывеца дзесям працоўных замежных краін. Голад і галеча гоніць мільёны дзяцей на фабрыкі і заводы. Там яны працуюць да астатній сілы, па 12 і болей гадзін на суткі. Працуюць вельмі часта толькі за галодную яду.

Гэтыя маленъкія пралетары ня могуць вучыцца. Бацькі іх беспрацоўныя.

Сотні тысяч дзяцей гінуць ад голаду.

У міжнародны свой тыдзень гэтыя голодныя, абяздоленые дзецы выйдуць на вуліцы, плошчы з плякатамі, съцягамі. Выйдуць, каб дружна, на ўвесь голас, заявіць сваю гатоўнасць змагацца разам з старэйшымі супроць буржуазіі, за волю, за савецкую ўладу.

Мы сустракаем і праводзім сваё съята ў вольнай краіне — бацькаўшчыне сусьветнага пралетарыяту. Усе нашы дзецы вучацца ў школах. Яны дапамагаюць у работе старэйшым і рыхтуюцца стаць добрымі будаўнікамі сацыялізму. А каб стаць такімі, трэба многа і старэнна вучыцца.

У час свайго съята ўсе дзецы павінны праверыць сябе, ці сапраўды добра яны вучацца? Ці добра выконваюць яны пастанову ЦК партыі аб школе?

Усе дзецы павінны заўсёды помніць аб сваіх замежных братох і сёстрах. Кожная школа, атрад, акцябрацкая група павінны вывучаць жыцьцё замежных дзяцей, трymаць з імі сувязь, дапамагаць ім у змаганьні за волю.



# Партфэль

I. Аўраменка

АПАВЯДАНЬНЕ КАМУНІСТА

Гэта было ў Варшаве.

Арганізацыя даручыла мне завесьці ў адну вёску партфэль з камуністычнымі лістоўкамі.

Я сабраўся ехаць пад відам чыноўніка.

Але... На вакзале мяне выдаў паліцыі якісьці шпіён, і мяне арыштавалі. Я ішоў вуліцаю паміж двумя паліцэйскімі. У левай руцэ быў партфэль. Я ведаў, што гэты партфэль нарабіць мне бяды. Я гатоў быў сунуць яго ў любую шчыліну, дзірку, адным словам, куды-небудзь.

Хацеў нават як-небудзь палажыць яго на тратуар. Але ведаў, што адразу заўважаць, бо ззаду бегла многа дзяцей.

Я залажыў руکі за сьпіну. Партфэль целяпаўся.

Раптам... я чую, што нехта паціханьку зьнімае партфэль з мае рукі. Я з ахвотаю разьняў пальцы. Партфэль зьнік.

У маіх дакумантах на імя чыноўніка Бэрнца не знайшлі нічога падазрэннага і мяне выпусьцілі ў той-же вечар.

Не пасьпеў я адыйсьці і паўкілёмэтра ад будынку паліцыі, як мяне дагнаў хлопчык гадоў трынаццаці і аддаў мне мой партфэль.

— Я ведаў, што вы наш, — сказаў хлопчык, — бо вы ўчора выступалі на мітынгу за Савецкі Саюз. А што было ў партфэлі, я сам здагадаўся.

Ну, а цяпер давайце пазнаёмімся. Я — піанэр Стась Млішэк.




# на варце



Верш  
Я. Васілеўскага

**Н**рок за крокам  
На дазоры  
Ходзіць вартавы.  
Слухам вострым  
Ловіць шорах  
Лесу і травы.  
  
Трэба пільнасьць,  
Асьцярожнай  
Кожны рух і крок...

І рука  
Заўжды трывожна  
Мацае курок.  
  
Белы „ожал“  
Над сусветам  
Ўзняў драпежны крык  
Прагна пяліць  
На саветы  
Крыважэрны зірк.  
  
Толькі пільна  
За мяжою  
Сочыць наш дазор,  
І узброенай рукою  
Дасьць паном  
Адпор!



ПЕРШЫ ДЗЕНЬ НАВІЧКА.  
Маці праводзіць у школу.

## ШКОЛЬНІК

Рана ўстаў Мікола —  
Дзе-ж тут будзе  
спацца?—  
Трэба яму ў школу  
Скоранька зьбірацца.

Новыя навіны  
Там яму раскажуць  
Пра жывёл, расьліны  
І краіну нашу.

Любіць ён вучобу,  
Да навук ахвочы.  
Будзе з яго добры  
Будаўнік—рабочы.

А. Я.



Першая наўкука  
у школе.

# ліст нямецкіх піанэраў

будзем мацаваць сувязь  
з замежнымі дзецимі

Летась на съяткаваньне Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Менск прыяжджаля дэлегацыя чырвоных франтавікоў Нямеччыны.

Піанэры базы пры друкарні імя Сталіна [запрасілі дэлегатаў на сход у 4-ю фабрычна-заводскую сямігодку. Дэлегаты з ахвотаю прышлі ў школу. Сярод дэлегатаў быў важаты піанэрскага атраду з гор. Аўэрбаху (Саксонія).

На гэтай сустрэчы заключылі сацыялістычны дагавор піанэры базы пры друкарні імя Сталіна з адным піанэрскім атрадам гор. Аўэрбаху.

Нашы піанэры перадалі тады нямецкім 60 піанэрскіх гальштукаў.


Тады ж умовіліся пісаць адны другім пра сваё жыцьцё.

Прайшоў некаторы час і вось што адказаў піанэры з гор. Аўэрбаху піанерам базы пры друкарні імя Сталіна (Менск).

Дарагія таварыши!

Мы атрымалі ваш ліст. Нашы піанэры з вялікаю ахвотаю сустрэлі вашу пратанову аб тыж, каб заключыць сацыялістычны дагавор.

Мы жутка склікалі збор атраду, прачытали ваш ліст і выбрали спецыяльны камітэт,



САМРАТАР ЦК КАМПАРТЫ НЯМЕЧЧИНЫ  
тав. ТЭЛЬМАН. Гэтую фотографію  
прыслалі піанэры гор. Аўэрбаху піанер-  
рам базы пры друкарні імя Сталіна.

якому даручылі весьці з вамі ператіску. Мы просім—  
прышлеце нам плян сваёй работы для азнаямленья,  
а мы вышлем свой.

Адбітак вашага ліста мы адразу-ж зъмасьцім ў  
насьценгээце, каб кожны піанэр мог прачытаць яго.  
Калі вы атрымліваеце лісты ад замежных піанераў,  
дык перадавайце іх таксама ў газеты, у часопісі для  
надрукаваньня. Няхай знаёміца дзеци Савецкага Саюзу  
з нашым жыцьцём.

Наш атрад з кожным днём расьце. За адзін толькі  
муты месяца наш атрад вырас да 20 чалавек.

Мы пашыраем двіцячыя газеты, часопісі і піанер-  
скія значкі. А таксама працуем сярод неарганізаваных  
школьнікаў, арганізоўваем іх у атрады.

Вялікую дапамогу партыі аказвалі наши піанеры ў  
час выбараў прэзыдэнта. Мы пашыралі камуністычную  
літаратуру, якая ваклікала працоўных галасаваць за  
кандыдатуру т. Тэльмана. Мы разносілі паведамленыні,  
прымалі актыўны ўдзел у кожнай дэмантрацыі.

Пішэце нам пра сваё жыцьцё: як вы працуеце ў  
атрадзе? Як вучыцеся? Нам гэта цікава ведаць.

Мы пасылаем вам часопісъ „Дзі Троммэль“ („Бара-  
бан“) і просім вас прышлеце нам свае піанерскія  
значкі, а мы прышлем вам свае.

З піанерскім прывітаннем

ГАНС ЭЛЬФРЫД.  
АЛЬФРЭД ШМІДТ.

Hans Elfriede  
Alfred Schmidt.

---

ПІАНЭРЫ І АКЦЯБРАТЫ—ТАВАРЫШЫ  
ДЗЕЦЯМ ПРАЦОЎНЫХ УСЯГО СЪВЕТУ



# Марко

Апавяданье Е. КРАММ

Малюнкі К. Ц.

Маленьki Марко стараўся быць такім, як бацька: бацька хадзіў цвёрдымі шырокімі шагамі,— і Марко хадзіў цвёрдымі шырокімі шагамі. Бацька, калі што-небудзь гаварыў, падымаў правую руку і нібы біў паветра. Гэтак-жэ стараўся рабіць і Марко. Бацька хмурыў бровы і тады яны зъягаліся ў яго на пераносіцы, — і Марко хмурыў бровы. Але бровы ў Марко былі съветлыя і рэдкія, іх бадай што і ня відаць было, і зусім не зъягаліся яны на пераносіцы.

Бацька часта і многа чытаў. І Марко таксама многа чытаў.

Рабочы пасёлак, дзе яны жылі, называўся „Касар“ Гэта сэрбскі пасёлак, недалёка ад сталіцы Югаславіі— Белграда.

Марко быў сэрб. Бацька яго быў простым рабочым. Але дырэктар фабрыкі прагнаў бацьку з работы. Можа ён не спадабаўся дырэктару, што вельмі часта хмурыў

брывы, бо калі ён хмурый бровы, адразу відаць было што ён зусім ня хоча слухаць дырэктара і другіх яго прыганятык. Вось чаму гаспадар і выгнаў яго. Вось чаму ён сядзеў дома, калі на фабрыцы працавалі рабочыя. Але ён не заўсёды сядзеў дома; ён быў партыйны работнік і працаваў адразу на многіх фабрыках у суседніх пасёлках. Толькі не каля варштата, канешне.

Марко вельмі любіў такія дні, калі бацька яго аста-ваўся дома.

Іншы раз бацька садзіў Марко поплеч з сабою і апавядаў яму, што такое партыя, што такое партыйная работа.

Марко ня зусім разумеў, а шмат што разумеў пасвойму.

Добра зразумеў Марко толькі тое, што камуністыч-ная партыя змагаецца з буржуазіяй, стаіць за рабочых і бедных сялян. І яшчэ ён зразумеў, што камуністаў за гэта садзяць у турму.

Бацька сёньня, здавалася, часцей хмурый бровы. Многа хадзіў, па пакоі ўзад і ўперад. Потым папрасіў у жонкі шклянку кавы і выпіў яе адным глытком.

К 12 гадзінам бацька сабраўся і вышаў з дому.

Марко ўзяў сваю вонратку і таксама вышаў на вуліцу. Бацька ішоў праз пасёлак широкімі шагамі: раз-два, раз-два! Марко-ж стараўся патрапляць съследам.

Яны падыходзілі да фабрыкі. З вялікіх варот выходзілі рабочыя. Мусіць, быў перапынак. Яны ішлі, апусціціўши руکі, якія маталіся, нібы няжывыя. Было лета, было горача.

Бацька спыніўся недалёка ад варот. І ён аб нечым гаварыў з маладым высокім рабочым. Потым яны абодва пайшли ў бок дарогі, туды, дзе будаваўся высокі цяглы дом.

Марко дзівіўся. Народ ішоў ды ішоў, а кругом было ціха. Вельмі нават ціха. Потым раптам пачуўся голас

бацькі. Голас гучаў звонка і выразна,— жалезны ліст так зьвініць, калі падае. У Марко дух захапіла: адзін чалавек гаварыў, а гэтулькі людзей сабралася слухаць.


Потым пачалі падыходзіць рабочыя з другой фабрыкі. Яны ішлі ды ішлі і, здавалася, канца-краю ня будзе гэтаму паходу.

І чым больш прыбывала людзей, тым выразней зьвінеў голас бацькі. Марко слухаў з захапленнем. Апрача голасу бацькі ён болей нічога ня чуў.

Бацька гаварыў пра СССР, дзе ўлада ў руках рабочых і сялян, гаварыў пра тое, як жывуць рабочыя ў гэтай краіне: яны будуюць новыя вялізарныя фабрыкі заводы.

Марко слухаў бацьку і глядзеў на людзей. Бацька перадыхнуў. Рабочыя цясьцей акружылі яго, і тысяча вачэй глядзела на яго.

„Як яны на яго глядзяць!“—падумаў Марко. І толькі ён падумаў, як раптам пачуўся тупат конскіх капытоў, і сэрбскія жандары на гладкіх, добра дагледжаных конях урэзаліся ў рабочых.



Пачалі падыходзіць рабочыя з другой фабрыкі.

Марко запомніў блішчастыя грэвы коняй, нацягнутыя павады; над імі— рукавы жандарскіх мундзіраў...

Людзі падаліся, раскалоліся пад націскам коняй на дзве часткі. Бацька Марко цяпер быў у гурце.

Бацька Марко прышоў дахаты пад вечар. Ён памыўся, скінуў пінжак і падышоў да акна. Акно выходзіла ў вельмі маленькі



Марко стаяў каля дрэва і падымаў руку ўверх.

закрыты з усіх бакоў сад. У садзе ён убачыў сваго сына  
Марко.

Марко стаяў каля дрэва і падымаў руку ўверх.  
Ён нібы біў ёю паветра. Перад Марко стаяў гурт дзяцей,  
яго таварышы. Дзяцей было ня так і многа, але Марко

гэты гурт здаваўся ня меншым, чым той, што слухаў бацьку.

Бацька пачаў слухаць, схаваўшыся за фіранку, каб яго ня ўбачылі. Ён пачуў звонкі голас Марко. Марко апавядалаў дзецим пра тое, што чуў сёньня раніцай, калі стаяў сярод фабрычных рабочых. Дзеці шчыльней акружалі яго. Яны ня спускалі вачэй з Марко.

Хлоп, хлоп, хлоп!

Што гэта? Можа, і сюды ляцяць на конях жандары?!  
Не...

Усе аглянуліся на акно. Там стаяў бацька Марко. Ён не съмляўся, але ў яго быў радасны твар. Ён стукаў у ладкі і глядзеў на Марко.

Потым ён прышоў у сад, стаў сярод дзяцей і сказаў:

— Дзеці, я думаю, што мы арганізуем таварыства маленькіх прыхільнікаў СССР. Хочаце?

Многія дзеці закрычалі:

— Хочам! Хочам!

— Марко,—сказаў бацька.—Нясі сюды скарэй твой чырвоны карандаш і кавалак паперы.

Марко забыўся, што яму трэба было хадзіць вялікім широкім шагамі. Ён кінуўся бягом і прынёс чырвоны карандаш і ліст белай паперы.

— Запісвай, Марко, хто хоча ўступіць у таварыства,—сказаў бацька. — Гэта будзе першае ў Югаславіі таварыства маленькіх прыхільнікаў СССР. А з таварыства потым вырасце зъмена для камуністычнай партыі. Цяпер, Марко, ты ўжо маленькі партыйны работнік...—дадаў ён.

# Трусы

Верш дзяткора М. КАЛАЧЫНСКАГА

Эх, якія трусікі!  
(У мяне іх шэсьць).  
Беленъкія вусікі,  
Беленъкая шэрсьць.

Кожнай раніцою  
Я трусом нясу  
Мерачку з вадою,  
Місачку аўсу.


Прынясу я трусікам  
Смачнае яды.

Прынясу для беленъкіх  
Чыстае вады.

Будуць яны есьці,  
Есьці смакаваць,  
Прыбываць у шэрсьці,  
Целам прыбываць.

Падрастуць-на трусікі—  
Здам іх у атрад.  
Будзем гадаваць там  
Шустрых трусянят.

Балаг



# Чужа земля

Алавяданье Я. МАЎРА  
Малюнкі ПАШКЕВІЧА

Кіру здавалася, што лета ў гэтым годзе ніколі ня скончыцца, і восень ніколі ня прыйдзе. Ды і як-жа-ж ня было яму чакаць восені, калі ён сёлета павінен быў па-ступіць у „сапраўдную“ школу.

Да гэтага часу ён хадзіў у дзіцячы сад, а цяпер павінен быў хадзіць у нулявую группу пры школе. Школа вялікая—вялікая, а вучняў там сотні, а можа і тысячи. А можа і мільёны? Хто іх там ведае, якая лічба больш падыходзіць.

А сярод вучняў ёсьць вялікія, дарослыя, нібы дзядзькі якія ці цёткі. Разам з імі, у тую самую школу, будзе хадзіць ён, Кіра. Як жа-ж было не чакаць гэтага часу?

Калі-ж час прышоў, і Кіра паступіў у школу, дык застаўся крыху нездаволены: нулявая група была вельмі падобная да дзіцячага саду. Тыя самыя маленъкія крэслы, столікі, а ня парты, як у іншых групах. І заняткі не такія, як у старэйших групах.

Ну, ды гэта нішто. Затое Кіра бачыў тую „сапраўдную“ клясу, дзе ён будзе вучыцца ў наступным годзе, калі пярайдзе. А перайсьці ён павінен абавязкова, бо ўжо цяпер ён умее лепш чытаць і пісаць як яго таварышы.

Толькі вось крыўдна, што ў хуткім часе ўсе пачалі зваць яго — „чужаземец”.

Аднаго разу сама настаўніца назвала яго „чужаземцам”. Назвала, ласкова, нават з пашанай — і Кіру зусім ня было крыўдна. А вось гэты нягодны Пузік дык гыркае, нібы сабака:

— Чужаземец! Чужаземец!

Ды яшчэ торкае пальцам. А часам нават і язык яшчэ пакажа.

Паскардзіўся раз Кіра бацьку, што яго ў школе дражняць „чужаземцам”. Але бацька толькі зас্মяяўся і сказаў:

— Ну і добра. Нічога крыўднага тут няма.

Кіра і сам лічыў, што слова гэтае і ня крыўднае. Але што ты зробіш, калі гэты паганы Пузік пачне дражніцца:

— Чужаземец! Чужаземец! Немец, француз, кітаец! Чаго ты да нас прыехаў? Паяжджай у Кітай.

Пачула аднаго разу такія слова настаўніца, раззлавалася і цэлую гадзіну гаварыла ў клясе:

— Што гэтае такое, дзеци? Я чула, што некаторыя з вас слова „чужаземец, немец, кітаец” ператварылі ў нейкую лаянку! Ніколі ня думала, што сярод вас знайдуцца такія несьвядомыя, нядобрыя дзеци. Даўно ў нас мінулі такія праклятыя часы, калі буржуі цкавалі адзін народ на другі, а самі панавалі над тымі і над гэтymі. Здараецца, што мы можам назваць чалавека манюкай, злодзеем, гультаём, калі той робіць дрэнна. Але як жа-ж ператвараць у лаянку слова „немец, кітаец, беларус, паляк” і г. д., калі сярод іх ёсьць нашы браты — рабочыя. Гэта-ж сорам, ганьба!

Доўга яшчэ казала настаўніца, а дзеци выкрыкалі: — Гэта ня я! Ня я!.. Нават Пузік засароміўся і сядзеў чырвоны як рак.



Нулевая група была вельмі падобная да дзіцячага саду.

знакамі, што не разъярэш, ці літара гэта, ці малюнак,

Цікавіліся гэтымі кніжкамі ня толькі Кіравы таварышы, але і сама настаўніца, старэйшая вучні, настаўнікі з іншых клясаў. Яны ўсе нават больш цікавіліся, як Кіравы сябры...

- Адкуль ты бярэш такія кнігі? — пыталіся яны.
- У бацькі.
- А дзе ён працуе?
- На фабрыцы „Штурм“.
- Інжынэрам?
- Не, рабочым.
- Няўжо-ж ён можа чытаць усе гэтых кнігі?

Але чаму-ж гэта  
Кіру назвалі „чужаземцам“?

А таму, што ён  
часта прыносіў чужаземныя кніжкі,  
часопісі, малюнкі.

Сёння ў яго  
нямецкая часопісь з  
вялікімі малюнкамі.  
Заўтра бачаць у яго  
руках ангельскую  
кніжку, бліскучую,  
на тоўстай паперы.  
Праз некаторы час  
Кіра разглядае французскую кніжку з цікавымі малюнкамі.

Аднаго разу ён  
прыцягнуў японскую  
ці кітайскую газету  
з такімі дзіўнымі

— Ня ведаю,—адказвае Kіра.

— Адкуль ён іх бярэ?

— Прысылаюць па пошце.

Усе настаўнікі вельмі зацікавіліся гэтай справай і самі назвалі Kіру „чужаземцам“. Яны часта прасілі Kіру пазычыць тую ці іншую кнігу на некалькі дзён, і Kіра ганарыўся гэтым.

Калі Kіра ўбачыў, што ўсе цікавяцца гэтай справай, ён і сам пацікавіўся запытца ў бацькі:

— Хто табе прысылае гэтыя кнігі?

— Таварыши рабочыя.

— Адкуль?

— З розных краін. З усяго сьвету.

— Адкуль ты іх ведаеш?

— Пазнаёміўся праз газэты.

— А ці ты ўмееш чытаць усе гэтыя газэты і кнігі?

— Не. Але мы ўсе ведаем адну агульную мову—эспэранто. На ёй і перапісваемся. Вось падрасьцеш—і ты вывучыш яе. Бонэ?—усыміхнуўся бацька і пляснуў Kіру па плячы.

Kіра хацеў ужо спытца, што гэта за слова такое „бонэ“, але бацька зараз-жа дадаў:

— „Бонэ“—па-нашаму „добра“. Старайся ўжо цяпер вывучыць некаторыя слова, спатрэбяцца.

Але нельга сказаць, каб Kіра цікавіўся чужаземнымі словамі, ён толькі цікавіўся малюнкамі.

Вось аднаго разу прышла такая кніжка, дзе былі толькі адны малюнкі. У кніжцы былі кавалкі празрыстай чырвонай і сіней паперы. І калі паглядзіш праз гэтую паперу на малюнак, дык убачыш зусім ня тое, што на ім намалёвана,—убачыш зусім іншы, новы малюнак.

— Як цікава!—захапіўся Kіра.

— Гэта табе прыслаў твой таварыш, — сказаў бацька.

— Які таварыш? — зъдзівіўся Кіра.

— Маленькі Морыц з Гамбургу. Вось ён, — і бацька паказаў фатаграфію хлопчыка, такога-ж узросту, як і Кіра.

Адзеты ён быў, як дарослы: пінжак з кішэнямі, белы каўнер з гальштукам; толькі штонікі кароткія.

— Адкуль жа-ж ён мяне ведае? — дзівіўся Кіра.

— Ды мы з яго бацькам пісалі адзін аднаму, што ў нас ёсьць аднолькавыя хлапцы. Вось ён і пазнаёміў вас. Цяпер, брат, і табе прыдзеца зьняцца ды паслаць у Германію сваю картку ды яшчэ які-небудзь падарунак.

Кіра саскочыў з крэсла.

— Хадзем, тата, здымашца. Я хачу паслаць картку зараз-жа.

— Пачакай, пачакай, пасьпееш! — стрымаў бацька. — Падумай яшчэ, які падарунак ты можаш паслаць. Вось ён тут табе і напісаў нешта.

На кніжцы дзіцячымі крывулямі было напісана:

„Al sara camarado Kira de Moric“.

Пачаў быў чытаць Кіра, але нічога не разабраў.

— Не магу прачытаць, — сумна сказаў Кіра. — Неякня так напісана.

— Напісана яно так, толькі па-эспэранцку: „Дарагому таварышу Кіру ад Морыца“.


— А як-же я яму напішу? — сказаў Кіра. — Я ня ўмею так пісаць.

— Ды, мусіць, і ён ня ўмее. Пэўна бацька напісаў на паперцы, а ён съпісаў. І мы пакуль што таксама зробім. А пазней вы і самі навучыцесься.

— А хто ён такі, хто яго бацька?

— Бацька рабочы на заводзе, дзе будуюцца караблі.

Але ў гэтым лісьце якраз піша, што застаўся без работы. Усюды заграніцай зачыняюцца фабрыкі, і рабочыя застаюцца бяз працы.



*Бацька забіты фашистамі...*

— Чаму так? — зацікавіўся Кіра.

— Таму, што фабрикі і заводы належаць паасобным капиталістам. А кожны з іх ня думае аб агульнай карысці, а дбае толькі аб сабе. А калі кожны дбае толькі аб сабе, дык ніколі добра ня будзе.

Некалькі дзён Кіра быў вельмі заклапочаны, што паслаць далёкаму незнамаму таварышу? Так хацелася пацешыць яго, зрабіць што-небудзь прыемнае. З фатографіяй Кіра не разлучаўся, часта глядзеў на яе — яму пачало здавацца, што ён гэтага хлопчыка ведае даўно і любіць, як брата.

Вядома, паказваў кніжку і фатаграфію ў школе. У клясе ўсе зайдросцілі, што Кіра завёў сяброўства з замежным хлопчыкам. Нават Пузік сказаў:

— Эх, каб і мне мець замежнага таварыша!

Усёй клясай пачалі абмяркоўваць і раіць Кіру, які падарунак паслаць Морыцу. Колькі-ж прапаноў было! І мадэль трактара, і розныя свае малюнкі, і кніжкі, і чырвоны сцяг, і вершы. Але найлепшай прапановай было паслаць аксябрацкую зорку і партрэт маленъкага Леніна.

Нарэшце, прышоў дзень, калі Кіра ужо мог паслаць сваю пасылку—фатаграфію, зорку і патрэт.

— Бацька напісаў на паперы:

„Al sara kamarado Moric de Kira“

і гэтыя слова Кіра прачытаў на сваёй фатаграфіі.

— Напіши яму, тата, каб хутчэй адказаў,—папрасіў Кіра.—Хай запішацца ў аксябраты і носіць зорку.

— Нешта ня чуў я, каб там былі аксябраты,—сказаў бацька.—Піанэры ёсьць, але і іх буржуі прыціскаюць.

— А калі можна чакаць адказу?—запытала Кіра.

— Можа тыдні праз тры, можа і два, калі зараз-жа адкажуць.

Дзень за днём лічыў Кіра, калі пройдуць два тыдні. Яшчэ з большай нецярплівасцю чакаў трэці тыдаень.

— Можа ліст загінуў? Спытайся, татка, напіши,—просіўся Кіра.

— Пачакай, пацярпі,—сказаў бацька.

Мінуў месяц, другі, а адказу ўсё няма. Нарэшце, бацька напісаў другі ліст, але і на яго ня было адказу.

— Мусіць, выехалі куды з Гамбургу шукаць працы,—сказаў бацька.—Відаць няма калі ім думаць аб перапісцы.

— Як-жа шкадаваў Кіра! Гэтак цікава было весьці сяброўства з замежным таварышам, і нічога з гэтага ня вышла.

— Калі-ж мінула паўгода, Кіра бадай што забыўся  
пра ўсю гэтую гісторыю.

І вось аднаго разу прышоў з Германіі запэцканы  
ліст, а ў ім пісулька:

Кара коптадо Кіра Ратго.  
На берасцістані ён піса-  
е ратчіно ізъ бот іх  
или Сеху Зек  
Іхлеcht.  
Морыц Колман

Паглядзеў бацька на гэты ліст і паківаў галавою:

— Што гэта такое? Нібы табе, Кіра, нібы ад твойго  
таварыша Морыца, але палавіна слоў эспэранцкіх, а па-  
лавіна нямецкіх, якіх я не разумею. „Бацька... маці... адзін...“  
Відаць, нешта здарылася. Пайду да суседа, студэнта,  
хай ён разъясрэ нямецкія слова.

Студэнт сказаў, што і нямецкія слова напісаны  
з памылкамі, а эспэранцкіх ён ня ведае. Але ўдвох яны,  
нарэшце, разабраліся і атрымаўся наступны ліст:

Дарагі таварыш Кіра.

Бацька забіты фашыстамі. Маці памерла. Я адзін.

Вельмі, вельмі дрэнна.

Морыц Колман.

Калі бацька прачытаў Кіру гэтыя слова, дык хлопчык  
расплакаўся.

— Бедны Морыц... Шкада яго... Трэба дапамагчы.  
Тата, вазьмі яго да нас. Ён адзін.

Бацька панурыўся.

— Вядома, шкада,—прамовіў ён.—Але як дапамагчы?  
Як яго возьмеш?

— Пашлі гроши. Хай прыяжджае.

Бацька толькі ўсьміхнуўся.

Ня так гэта проста, як табе здаецца. Але ў кожным  
разе трэба падумаць.

Аднак думаць доўга ня прышлося.

Яшчэ тыдзень назад на завод, дзе працеваў Кіраў  
бацька, была прыслана прапанова вылучыць лепшага  
ударніка для паездкі заграніцу.

Кіраў бацька якраз быў адзін з лепшых ударнікаў  
і вельмі спадзяваўся, што выберуць яго.

Так яно і здарылася. Ах, як хацеў Кіра ехаць разам  
з бацькам!

Але бацька казаў:

— Нельга табе. Нас з усіх заводаў СССР едзе  
300 чалавек. Калі кожны захоча ўзяць яшчэ сваіх дзяцей,  
што-ж тады будзе? Пацярпі, сам прывязу. А вырасьцеш,  
будзеш добрым ударнікам, тады і сам падзеш заграніцу.

Калі настаўніца ўвайшла ў клясу, дык зауважыла,  
што вучні неяк хітра перамігваюцца і пазіраюць то на  
яе, то на той кут, дзе сядзеў Кіра.

— Чаго вы?—запыталаася настаўніца.

— А ў нас госьць ёсьцы!—закрычалі дзеці.

— Які госьць? дзе?

— А вунь там.

Толькі цяпер настаўніца разгледзела, што каля Кіры  
сидзіць нейкі хлопчык і ўсьміхаецца. На грудзёх яго  
была прышпілена акцябрацкая зорачка.

— Адкуль ты?—спыталася настаўніца.

Той нібы і ня чуе. Сядзіць, усмікаецца і пазірае на дзяцей.

— Адкуль ты? Як цябе завуць? — спыталася настаўніца зноў.

Хлопчык таксама сядзіць, пазірае на дзяцей і ўсміхaeцца. Дзеци ў рогат.

— Што гэта за жарты? — узлавалася настаўніца і падышла да хлопчыка.

— Як ты сюды трапіў? Як цябе завуць?

Хлопчык устаў і весела пазіраў то на настаўніцу, то на дзяцей.

— Што ён, нямы, ці што зъдзівілася настаўніца. Дзеци яшчэ больш зарагаталі.

— Ну, як цябе завуць? — зноў спыталася настаўніца.

— Морыц! — крыкнуў нехта з вучняў.

— Кольман! — дадаў другі.

— Ja, ja, Moric Kohlman. (Але, але, Морыц Кольман), — адказаў хлопчык.

— Што ён, немец? — зъдзівілася настаўніца? — Адкуль? Якім чынам?

— З Гамбургу, прыехаў да мяне, — сказаў Кіра з гонарам.

— Ja, ja, aus Hamburg! (Так, так, з Гамбургу), — паўтарыў Морыц.

Уся школа зацікавілася госьцем. Увесь дзень толькі і гутаркі было, што аб ім. Кіра сотню разоў павінен быў расказваць гісторыю свайго замежнага сябра.

Затое ў гэты дзень ён адчуваў сябе самай важнай асобай пасьля Морыца.

Морыц пагасьціў у Кіры месяц, а пасьля паехаў у Москву, у дзіцячы дом, дзе выхоўваецца яшчэ шмат такіх дзяцей замежных рабочых, забітых фашыстамі.

Цяпер Морыц піанэр і перапісваецца з Кірам увесь час.



## ПАСЕКА

Верш М. ЛУЖАНІНА \*)  
Мал. Е. САМАТЫЯ

Зьбіраць мёд цяжка.  
Зъесьці—  
    ня ўгледзіш.  
На мёд так-жа  
Ласы мядзьведзі:  
паверне вулей,  
    падушыць пчол  
і памуляў,  
    і пайшоў.  
Пчолы бароняцца,  
хочь і бяз коньніцы,  
хочь без пяхоты,  
але і праз год ты  
ўспомніш пра мёд той.  
На пасецы ўпарта  
лятае варта.  
Зброю тримае,  
    а зброя тая,—  
ні многа, ні мала—  
    джала.  
Джгне—  
    дзеци ў енк.

І не агледзішся—  
бягуць мядзьведзіцы,  
лятуць медзьвяняты  
лячыцца дахаты.  
Пчолы—шэльмы  
    ў нос цялі...  
Хоць ня вельмі,  
    а баліць.  
Мы хочам мёду:  
    бяром вёдры,  
    бяром куродым,  
    на твар рашотку.  
— Трымайся, цёткі!  
Крыху выразаем,  
    крыху пакідаем.  
Мёду—стос тут.  
Есьці—нельга:  
У ім воску  
    Многа вельмі.  
Каб да ладу  
мёд ачысьціць,  
ёсьць прылада—  
    мёдачыстка.

\*) Канец. Пачатак глядзі ў № 17.

Мы з Міколам  
круцім кола:  
 капае мёд,  
 пусьцее сот,  
 а як выцеча ён,  
 потым,  
 будзе новая работа.

Хлеб кроім,  
 мёд мажам:  
 — Еж, Роня!  
 — Еж, Лукашык!  
 Цьвіцеце вочкамі,  
 дужайце на целе,  
 дзяўчаткі і хлопчыкі,  
 савецкіх паселішч!  
 Бяжэце ў хаты,  
 скажэце татам:

— Ты хочаш, каб мёд быў?  
 Памагай пчалаводам,  
 памагай калгасьнікам,  
 што робяць пасекі.  
 Цяпер, значыца,



усомнім, што бачылі:  
 пчолы зъбіраюць мёд,  
 нясуць у вулей,  
 кладуць у сот.  
 Мёд той —

з салодкіх кветак.

Вось гэтак.

Сот растопіш —

будзе воск.

Ён дае падлозе лоск,  
Ён патрэбен на заводах,  
ён патрэбен у паходах.  
Ну, а мёд вы самі елі,  
значыць, добра  
зразумелі.



## А Г О Н Ъ

Бывае, скажа бацька ці маці катораму з вас: „запалі, сынок, або ты, дачушка, агонь“ і вы зараз-жа бярыце каробку з запалкамі, дастаіцё адтуль запалку, шоргаеце ёю аб каробку і—ёсьць агонь: вы просьбу бацькі выканалі.

А ці задумаўся хто з вас хоць раз аб тым, як-же некалі здабывалі агонь, калі ня было запалак? Запалкі якімі мы карыстаемся цяпер, зъявіліся ня так даўно—ім каля 100 гадоў.

А як-же здабывалі агонь тысячы гадоў таму назад?

Тысячы гадоў таму назад людзі жылі без агню—яны ня ўмелі здабываць яго, яны ня ведалі карысьці ад цяпла, съятла.



ВУЛЬКАНЫ ВЫКІДАЛІ ВОГНЕН УЮ ЖЫЖКУ

Агонь чалавек убачыў у розных мясцо-васьцях па-рознаму. Адны ўбачылі яго тады, як гарачая вульканы выкінулі з нутра зямлі вогненую жыжку; другія—як маланка запаліла агнём дрэва...

Спачатку чалавек баяўся агню, як грому ці маланкі. Пасьля мала-па-малу пачаў прывыкаць к агню, пачаў выкарыстоўваць яго для сваіх патрэб.

У тых далёкія часы чалавек займаўся паляўніцтвам на зъяроў. Іх мяса ішло на яду, а скучы на вопратку. Чалавек наглядаў, як зъяры ўцякалі

ад агню і ён абрадаваўся, што новы від зброі прышоў яму на дапамогу. Бо тады ня было яшчэ пораху, шроту. У хуткім часе людзі сталі скарыстоўваць агонь, як зброю. Яны хапалі гарачыя галавешкі і гналіся за звярамі, а тыя, уцякаючы, набягалі на засаду людзей, якія забівалі іх каменьнямі, каламі.

А калі людзі пераходзілі з аднаго месца на другое— яны бралі з сабою агонь і бераглі яго.

Пазней ужо, праз тысячи гадоў, людзі сталі здабываць агонь з дрэва. Яны знайшлі такі спосаб зусім выпадкова: церлі палена аб палена, а яно загаралася. Гэты спосаб здабычы агню быў найбольш пашыраны ў людзей.

Пазней людзі знайшлі новы спосаб: яны выкрэшвалі іскры з крэменю, а тыя, трапіўшы ў парахню, запальвалі яе.

Вось бачыце, як некалі цяжка было здабываць агонь. Таму людзі ў тыя часы шанавалі агонь, як каштоўны скарб. Агонь хаваўся ў бажніцах, адкуль бралі яго, калі ў каго-небудзь згасаў. Па нашых вёсках курцы яшчэ ня так даўно наслі з сабою ў кішэні крэсіва, крамушкі і knot, а гаспадыні бераглі агонь у пячурках. Гэты спосаб здабычы і захоўвання агню дайшоў да нас ад першбытнага чалавека.

Першбытныя людзі здабывалі агонь шараваньнем аднаго драўлянага кіёчка аб другі. Мы таксама здабываем агонь шараваньнем запалкі аб карабок.

Але запаліць запалку кожны з вас, дзеци, здолее, а каб здабыць агонь з дрэва, трэба быць дужаму, бо работа гэта вельмі цяжкая.

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ  
“ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА”



Чалавек цёр палена аб палена,  
пакуль не зьяўляўся агонь.

Л. РУСАКОВА.  
Рэдактары:  
А. ЯКІМОВІЧ.

# Піанэрская песня

1520

Музика КРАСЕВА

МЫ ЦВЁРДА ПОМ-НІМ ЗА-КОН НАШ ТРЭ-ЦІ, МЫ  
БУ-ДЗЕМ ПОМ-НІЦЬ Я - ГО ЗАУЖ - ДЫ.  
УВЕСЬ ХОР  
ВАМ ПРЫ- ВІ - ТАНЬ - НЕ, НЯ-  
ВО - ЛІ ДЗЕ - ЦІ, ЗКРА - І - НЫ ПРА - ЦЫ І БА - РАЦЬ - БЫ.

Мы цвёрда помнім  
Закон наш трэці,  
Мы будзем помніць  
Яго заўжды.  
Вам прывітаньне,  
Няволі дзеци,  
З краіны працы  
І барацьбы!

Шагайце дружна  
Вы з намі ў ногу,  
Гартуйце сілу  
Ў сваіх радох.  
Вам паказала  
Цяпер дарогу  
Краіна працы  
І перамог.